


# паэзія

павэзія

## Васіль Зуёнак



...аслабеў, абяскрылеў народ  
і душой спусташаецца...

## Зьвіняць пакутныя званы...

### Знакі

Ва ўсім загадка, тайнапіс прыроды.  
Няма сумоўя, хоць душа адна.  
Аб чым яны? – з якім таемным кодам:  
Травінкі шэпт, маўчаныне валуна?..

І зорак іерогліфы, што хочуць  
Нам штосьці запаветнае сказаць,  
А мы глядзім штоночы ім у очы –  
І знакаў тых ня можам прачытаць...

### Чырвонае брыво...

На ўсю акругу тата быў стралок,

Не варашылаўскі – куды ранейшы:  
царскі.  
І съведчыў тое срэбны ланцужок  
І прыз – гадзіннік імянны, швейцарскі.

Ды тата напаказ не выстаўляў  
Здабытую стральбой узнагароду  
І – як контррэвалюцыю – хаваў  
Яе і ад дзяцей, і ад народа.

Ну а пільней яшчэ свой прыз бярог  
Ён ад вачэй даносчыка-суседа...  
Ды па-ранейшаму страляць па цэлі мог –  
Былы салдат суперніцтва ня ведаў.

Бывала, паляўнічых сустракаў  
І тут жа паспаборніцаць падначваў, —  
І ўзводзіў палец цішыню курка,  
І з цішыні той гром ляцеў над Начай.

Ды толькі ў паляўнічыя ня лез:  
Ні на зайцоў не паляваў у полі,  
Ні на ваўкоў не забіраўся ў лес,—  
І стрэльбы ў хаце не трymаў ніколі.

І ўсё-ткі швагер, мыслівец Якім,  
Падгаварыў яго схадзіць аднойчы  
На такавішча, дзе цецеруکі  
На рулю самі пруць, закрыўшы вочы.

Пайшоў на золку, а дамоў ні з чым  
Вярнуўся з дзібаваньнем: “Ну і гулі!..” —  
І больш у таты не было прычын,  
Каб апраўдацца, — толькі і пачулі:

“Страляць не падымаецца рука  
У чырвонае брыво цецерука...”

### У хаце трохкунтай...

У хаце трохкунтай спрадвеку живу.  
Ня верыце гэткаму цуду?  
А я прызычайуся. І ў галаву  
Турботаў ня браў і ня буду.

Такія мне доля карункі пляце.  
Яшчэ ж і суседзі шчырэюць:  
Адзін з іх сядзіць на чырвоным куце,

Другі – прэ да печы з чарэнню.

А я – у куточку, дзе сівер з дзьвярэй,  
Тулюся, — у самым парозе.  
Ну што ж, і дармо – я затое мудрэй  
Тырчу: нібы шворан у возе.

Цялежкі сыходзяцца і панарад  
На мне – без мяне не паехаць.  
І той як сваяк мне, і гэты як брат.  
Кручуся між іх, хоць і нехаць...

Ступаць трэба кожнаму цераз мяне:  
Парога ніхто не абыдзе...  
Спытаецце, спраўная хата ці не?  
Спытайце – ня буду я ў крыўдзе.

Я так адкажу: не мая ў тым віна,  
Хоць хто без мяне мне паможа?  
А ўбачыць трохкунтную лёгка: яна  
Відненеца на раздарожжы.

Яна не з трысыценам, ня вокнамі ў съвет,  
І ўвесну глядзіць, як надозім...  
Прыходзь – ці далёкі, ці блізкі сусед,—  
Прыходзь, пасядзім на парозе...

### Плач

Плача бясьслёзна, плача жанчына,  
Горка ў вачах хаваючи плач.  
Хто я такі, каб спытацца прычыны?—  
Не суцшальнік, і не глядач,  
І не віноўнік – ні яўны, ні ўскосны,  
А на душы – сусьветная золь.  
І каб разгадаць вачэй гэтых космас,  
Трэба самому зрабіцца съязой...

### Куды?..

І рвачы, і прыблуды  
Ва ўсе глоткі гудуць,  
Ніадкуль у нікуды  
Нас натхнёна вядуць.  
Стогне люд пад'ярэмны,—  
І такое бяды!..  
Д'ябал з тым ужо: “Дзе мы”, —  
Хоць дазнацца б: “Куды?!.”

### **Камень**

У каменя каменныя сківіцы,  
У каменя каменныя зубы.  
Ды камень кусацца ня кінецца:  
Камень – заложнік рахубы.

У каменя – век у запасе, —  
Зацята цікуе камень:  
Каму б галаву расквасіць,  
Але – чужымі рукамі.

У каменя хлеб – чаканьне.  
Съпяшацца ня любіць камень.

### **Б'юць...**

Б'юць акадэмікаў па галаве, —  
Разумныя дужа.  
Цэляць паэтам, дзе сэрца жыве, —  
З воляю дружаць.

Б'юць, — патаемных аблогаў съпяцы,  
Вылюдкі-здані, —  
І выканайцаў маюць чальцы,  
І апраўданьне.

Вывучка часу: народ сталініць  
Сталінскім чмурам...  
З маскай на твары эпоха стаіць  
І ў бронескуры...

### **Хутка будзе!..**

Не разумею – ці мы слабакі,  
Ці ўжо такія абжоры:  
Па два на кожнага “сілавікі”  
І плюс па два кантралёры.

Якіх устаноў на маю душу  
Не панапрыдумана толькі!  
Колькі чыноў на карку нашу,  
І съледам цягнуцца колькі...

Тану, як у моры без берагоў,  
У гэтым чыноўным блудзе.  
Вы бачылі шыльду “Прамыўка мазгоў”?  
Ня бачылі? Хутка будзе!..

\* \* \*

Тры стагоддзі  
Заходні брат ратаваў,  
Браў у абдымкі уніяў.  
Тры стагоддзі  
Ўсходні брат вызваляў,  
На лад праваслаўны выструньяў,  
Каб яшчэ два стагоддзі даводзіць  
Царскі міф аб адзінным народзе...

I, заўважце, ніхто не пытаўся,  
Як тутэйшы люд пачуваўся, —  
Быщам нас не было пры тым,  
Дзе з-за нас горла дралі браты...

Пяць стагоддзяў ціснулі жмых...

З часам брат адзін папрыціх.  
А другі дык бяз лішніх іроній  
Вызывае яшчэ і сёньня.

Ад каго?  
Ды ад нас саміх!...

### Вуда

Змайстравана вуда хвацка  
І найлепшым чынам:  
Гнецца, слушнае, па-брацку  
Вудаўё з ляшчыны.

Рыбаку адна пацеха,  
Клопату – ні кроплі, —  
За сто вёрст ня трэба ехаць  
І мачыць пантоплі.

Закідае па-маскоўску:  
Седзячы на троне, —

Паплавок наш магілёўскі  
І ў віры ня тоне.

А грузіла – з войскам база,  
А съпецсувязь – жылкай...  
“Будзем разам –  
будзеш з газам”, —  
На кручку нажыўка...

\* \* \*

Пракляты ён ці пакараны –  
Яго ня страшыць суд цяжкі, —  
Ёсьць філасофія ў тырана:  
“Мой час наступіць праз вякі...”

Перад сучаснасцю нікчэмнай  
Ён не схіляе галавы  
І на галоваадсячэнье  
Бярэ ў гісторыі правы.

Кумірам прарасьце ў народзе –  
Съяды злачынства змые час.  
Тырана славяць праз стагоддзі –  
Нашчадкі не пачуюць нас...

### Мітынговец

Ва ўлады – загады  
І вырак няўцешны:  
Я стаў праўдакрадам,  
А гэтym і грэшны...

Святыя дубінкі  
Святкуюць дабінкі,  
Дабінкі бяшумныя:  
Дабілі душу маю...  
Цяпер – цішыня:  
Ні ночы, ні дня.  
Той съвет не пачаўся,  
І ў гэтym – бяспасье...

Святкуюць дубінкі,  
Спраўляюць памінкі...

Дабілі душу маю?.. —  
 А я так ня думаю!  
 І съведчыць душа мая  
 Якраз гэта самае —  
 І ў поўненъкай згодзе  
 І зноў яна ходзіць  
 Са мною на мітынгі, —  
 І тым знакамітая.

### У іх Карнегі, а ў нас Карней...

У іх Карнегі, а ў нас Карней:  
 Карнегі складваў азы паводзін,  
 Карней калгасных вучыў съвіней  
 Дбаць аб народзе і ўзнагародзе.

Карнегі дзень і ноч гібей  
 Над душалоўкамі мудраслоўя,  
 Карней у корань глядзеў глыбей:  
 Надзор съвіному ўвёў пагалоўю.

Карнегі компас дзялкам даваў —  
 Паказваў, як з выгодай круціцца.  
 Карней зацвердзіў як двойчы два:  
 Съвіньням ідэйна б не заблудзіцца...

Карнегі плёў падказку-бізун,  
 Каб бізьнесмэны ў шапку ня спалі.  
 Карней ля мешанкі цёр бузу —  
 “газеты” съвінні ў яго “чыталі”.

Карнегі лозунг: “прадаў — купіў” —  
 Напой буржуйшчыны незасохлай...  
 Карней апошні фураж прапіў —  
 І “чытачоў” пагалоўе здохла\*...

\* Дзьве заклёпкі пасыля кропкі:

1. Карнегі – амерыканскі дасыледчык чалавечых узаемадносінаў у съвеце бізьнесу;  
 2. Карней – чалавек таксама вядомы: у такіх, як ён, жывёла трymалася звычайна на галодным пайку, стаяла пры пустых кармушках, і тады пра яе казалі : “чытае газеты”...

\* \* \*

А над горадам чад і смурод,  
Горад п'яны з жыцьця пацяшаецца.  
Аслабеў, абяскрылеў народ  
І душой спусташаецца.

Горад тупа шукае брод  
У рацэ, што ў бутэльку зыліваецца.  
А за горадам вёска съпяшаецца.  
Мізарнене сялянскі род.

П'юць мужчыны, і жонкі съпіваюцца,  
Бруднай лаянкай крывячы рот.  
Прыбывае магіл штогод,  
І ўсё меней дзяцей нараджаецца.

Калыханкі ідуць на звод.  
І крыжы ля нябесных варот  
На зямлю ўтрапёна ўзіраюцца, —  
Пэўна, Богу сказаць зъбираюцца:

— Хутка ж там ня то што араць —  
Будзе некаму паміраць...

\* \* \*

Праходзіць эра рэвалюцый,  
Заслона падае гастрольная, —  
І як шкада, што ўжо вярнуцца  
Ім больш ня дадзена гісторыяй.

І съвет эва-люцы-янерам  
Маўчыць, як правініўся чымсьці, —  
І думае: якім манерам  
Душу ад нечысьці пачысьціць?...

### Помні...

Пі радасць вясны,  
Пі вусны каханай,  
Пі сонечны дар – віно,  
Пі водар лясны...  
Пі — ды помні і п'яны,  
Што ў кожным кубку  
Ёсьць дно.

